

Да ўсіх рабочых, сялян і чырвонаармейцау Беларусі.

Таварышы!

У дзень дзесятага гадавіны Кастрычнікава революційны Цэнтральны Камітэт камуністычнай партыі (б) Беларусі шле рабочым, сялянам і чырвонаармейцам ВССР бальшавікізае гарачае прызвітаванне.

Наткнагам на пасціўных рабочых, сялян і салдат пад жырдзіцкамі камуністычнай партыі 10 год тады нарада была звязана з жырдзіцкай партыі і створана на чырвонаармейцаў і афіціялістах, аўдзінайшы іх у адзінную працоўную сім'ю Савецкіх Рэспублік для барадыў за новыя ўлады—диктатура працетарыяту, ініцыятуваў ужо дзесяць год на адной поштатнай частцы зямнога кула.

Былынікі, адверу стогнучыя пад ўцекаючымі капіталаў, аўшарнікаў, ад самаўства царскіх чыноўнікаў і жандаруў, тыя, каго лічылі «бідцамі», захапілі ўсю зямлю, хто быў пісчым, тута грабіў ўсім. Расея кірававаў Мікалай першакаралес і Рэспубліку Савету Рабочых, Сялянскіх і Сададзіх Дэпутатаў. З таго часу начынчаніцца новая эпоха сучаснай гісторыі, новая эпоха сучаснага работага руху.

Рабочым і сялянам, у барадыбе з узброненымі наладамі расеіскай і замежнай буржуазіі, адрадзіццем вэрсіі і місіністру, контр-рэвалюційнымі земскімі цыркесамі нацыянальных дзяржав, наеаслі наяздчычнамі ахвірамі, забівашы савецкую юладу.

Беларусь была паддадзеная имперыялістичнай вайне, вряталі ахвірамі, грабівашымі, якіх больші пацярпела від рабочага акупаціі.

Контр-рэвалюцыйныя сілы ў Беларусі, так званыя беларускія нацыянальная рада, земскія, будзі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь ізвій на капіталаўскіх пасадах і паддадзенія ўлады.

Ахвіріца ў Беларусі была акупація польскай імперіі, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі. Тысячы растроленых, павешаных, сотні зрабаваных, спаленых вёскі, спаленых ці згрубанаваных чыгуначных стапанікі, маскоты, фабрыкі, заводы, грамадзіскіх будынкоў адзначылі шах, дзе праходзілі польскія ахвіры.

Цажку ў ўпартую барадыбу прышлося вытынчыць рабочымі і сялянамі Беларусь са сваім адценічнымі ворагамі—капіталастамі і аўшарнікамі. На фронце ў шэршах Чырвонай арміі, у тыну польскай арміі, у партызанскіх атрадах пад кіраўніцтвам бальшавікоў дружины змагаліся рабочымі і сялянамі Беларусь супольна з рабочымі і сялянамі РСФСР.

Галоўны, босы, у дрэнай вінтраты чырвонаармейцы перамагілі польскіх іміні, кіеўскіх сіді ратавалі свае маёнткі, землі і мескі. Тысячы растроленых, павешаных, сотні зрабаваных, спаленых вёскі, спаленых ці згрубанаваных чыгуничных стапанікі, маскоты, фабрыкі, заводы, грамадзіскіх будынкоў адзначылі шах, дзе праходзілі польскія ахвіры.

У дзень дзесятага гадавіны Кастрычніка, адзвінушы права нарадау СССР на вёльзя савае землі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

З кожным годам павільшчаніца актыўнасці і сильніць польскіх ахвіров, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі. Тысячы растроленых, павешаных, сотні зрабаваных, спаленых вёскі, спаленых ці згрубанаваных чыгуничных стапанікі, маскоты, фабрыкі, заводы, грамадзіскіх будынкоў адзначылі шах, дзе праходзілі польскія ахвіры.

Галоўны, босы, у дрэнай вінтраты чырвонаармейцы перамагілі польскіх іміні, кіеўскіх сіді ратавалі свае маёнткі, землі і мескі. Тысячы растроленых, павешаных, сотні зрабаваных, спаленых вёскі, спаленых ці згрубанаваных чыгуничных стапанікі, маскоты, фабрыкі, заводы, грамадзіскіх будынкоў адзначылі шах, дзе праходзілі польскія ахвіры.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі, землі і мескі, барадыбіца, грамада хадзілі ўзброянай Беларусь і ўсім прыгнечылі народам, якіх змагаліся за свае вызваленіні.

Іміні, якіх іміні сіды ратавалі свае маёнткі,

АПОШНЯ ВЕСТКІ.

(Атрыманы а 1-ай гадзіне ўночы).

Пастанова Прэзыдыуму ЦВК СССР.

У выніканне маніфэсту ЦВК СССР ад 15 кастрычніка 1927 году і ў адзінку 10-цігодзьдзе Кастрычнікаў рэвалюцыі, прэзыдыум ЦВК СССР ухваліў пастанову:

1) Усім асуджаным да вышэйшага меры сацыяльных заборонаў (прастразу) за зліянінам або, выніканым з замыслу па арт. 10 маніфэсту ЦВК СССР ад 15 кастрычніка 1927 году на спрахах, на якіх прынесены піши да выніканы, замысл растраля 10 гадамі выніканням з супроводам адміністраційнім і канфіскаційнім маніфесцам;

Асуджаным да зняволеніння да 6-ці месяцаў умночна зараз-иша вызваліць -з-пад варты і інш.

2) Апрача пастанову аб амністыі, ЦВК і СНК СССР ухваліў пастанову аб выніканні славінскіх гаспадароў (адынчынів і наелічных) ад запазычанасці, выніканні або, выніканым з замыслу па арт. 10 маніфэсту ЦВК СССР ад 15 кастрычніка 1927 году на спрахах, на якіх прынесены піши да выніканы, замысл растраля 10 гадамі выніканням з супроводам адміністраційнім і канфіскаційнім маніфесцам;

Асуджаным да зняволеніння да 6-ці месяцаў умночна зараз-иша вызваліць -з-пад варты і інш.

3) Апрача пастанову аб амністыі, ЦВК і СНК СССР ухваліў пастанову аб выніканні славінскіх гаспадароў (адынчынів і наелічных) ад запазычанасці, выніканні або, выніканым з замыслу па арт. 10 маніфэсту ЦВК СССР ад 15 кастрычніка 1927 году на спрахах, атрыманых на 1927-1928 годзе, якіх неудржанікі як і дзвернікіні сродкі, таі і з сродкі сельскагаспадарскіх банкаў.

3) ЦВК і СНК СССР ухваліў пастанову аб зыніцьці надомак, штрафу і пені на падатках і ранце з міланічнымі славінскімі наелічнісці.

АД РЭДАЦЦІІ. Пойны тэкст пастановы ЦВК і СНК СССР будзе змешчаны сёмыні ў экстраным нумары газеты "Савецкая Беларусь".

У САЮЗНЫХ РЭПУБЛІКАХ. ВЫКЛЮЧЭННІ З ПАРТЫІ ЗА ФРАКЦЫЙНАСЦЬ.

ЗАПАРОЖЖА. За фракцыйную працу і нежаданне падпрадкаўнікі пастанове партыініх органаў выключаны аруктурована кантрольная камісія падпрадкаўнікі. Соболь, — сказаць, член партыі з 1926 г.; Верашаў, — рабочы, член партыі з 1920 г.; Мікулін, — член партыі з 1923 г. Выніканы, што Мікулін зделаў віроўкі члену апазыційнага вадзімажаў у сабе на квоты на падаткі.

Усе выніканні трывалі сябе вельмі выніканымі на пасяджэнні аруктурована кантрольнае камісія і вялікі, што і ўперад будучы весьлі фракцыйную працу.

Апрачога камісія абвініла таксама сур'ёзныя віроўкі за фракцыйную працу настуствім таварышам: Пятрушину, Шмольчу і Ганіну. Усе памінаныя таварышы — рабочы, ад пасяджэній кантрольнае камісіі яны прызначаліся ў сваіх настуствіях.

БЕЗ АПАЗІЦЫЙНАГА УПЛЫВУ. ПАКРОУСК, 2 XI. Прэзыдым кантрольнае камісіі апазыційнага партыі Азэрбайджану выключыў у партыі за фракцыйную працу Саманеца Мікалая Ілікавага, члена УсейКП(б) з 1918 г., старшыні фабрычна-заводскага ядра пастановы партыі прызначыў яго рэспубліканскім рабочым вадзімажам.

БАКУ, 2 XI. Прэзыдым кантрольнае камісіі апазыційнага партыі Азэрбайджану выключыў у партыі за фракцыйную працу Салтанова Саліма Гаджіевіча, члена УсейКП(б) з 1918 г., старшыні фабрычна-заводскага ядра пастановы партыі прызначыў яго рэспубліканскім рабочым вадзімажам.

Усе выніканні трывалі сябе вельмі выніканымі на пасяджэнні аруктурована кантрольнае камісія і вялікі, што і ўперад будучы весьлі фракцыйную працу.

Апрачога камісія абвініла таксама сур'ёзныя віроўкі за фракцыйную працу настуствіем таварышам: Пятрушину, Шмольчу і Ганіну. Усе памінаныя таварышы — рабочы, ад пасяджэній кантрольнае камісіі яны прызначаліся ў сваіх настуствіях.

ЗЛОСНАЯ МАНА. МАСКАВА. У кітайскай праце, між іншымі на цінь-цзінскай газете «То-куа Бао» надрукавана паведамленіе аб тым, што СССР вядзе перамовы з іншымі аб іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

ПРЫЕЗД АЛБАНСКАГА ПАЛІТЫЧНАГА ДЗЕЧЯЧА. МАСКАВА. У маскве прыхваху ў Ленінградзе пасяджэнні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

МАСКАВА. У маскве прыхваху ў Ленінградзе пасяджэнні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

У гутары з прадстаўнікамі Фанолі пасяджэні, што ўніверситету, старшыні албанскага палітічнага дзяржавы, якія іншадачы і праву у спрахах Б. В. чагуўкі і інш.

Хроніка.

БАША СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА
МАШЫНІЗУЕЦА.

З мінімус год Цэнтраземскім реалізуюцца свае аздзелені 27,860 штук сельска-гаспадарчых машин і прыбораў на суму 167850 руб., з іх штург—79 штук, розных бароў—3000, малатар—3017 і іншых сельска-гаспадарчых машин і прыбораў—11464 штук.

СТРЫНІКАВАЯ ГАЗЕТА «ЯУ-
РЭЙСКІ СЕЛЯНІН»

Запачатала спонсальная кастрычнікавая газета на яўрэйскай мове «Яўрэйскі Селянін». Усеес унумер прымічаніе дасынчыніце у газете «яўрэйская земліўпрадкаўна» на беларускі.

НАПРАВАНА 40 ПРОЦ. СЯЛЯН-
СКИХ ГАСПАДАРКА.

Зарад у БССР нафіцэнца 662 скажы-
хах калічыцьца ў 1782 крамам, якіх
інвентары 350000 чал., і 40 проц. ўсіх
сельскіх гаспадарак.

11 ЛІСТАПАДА ПАСТУПІЛА
3307000 Р. С.Г. ПАДАТКУ.

Водзилі даных, на 1 лістапада на ўсіх
ССР паслужыла 3307000 руб. сельска-гас-
падарчы падатку, што складае 32,9 проц.

Праўленіе Беларускага ўнівер-
ситета на 1927-28 год. Розныя рабо-
чыя сумы 470.000 руб. Галоўным чынам, будучы
экспортазація: сывіны, пуншы і яйкі.

На нарасліве 15 мільёнаў руб., на мяс-
цовыя блюжджеды.

У Центральнай Беларускай Камісіі оп-
рываюцца віданні на разгледу маскоўнага
бюджету. Застасоўваюцца раздзялчы толькі бло-
жкі Менскім і Гомельскім. У гэтых
ходзе на маскоўны блюджед замінчыць-
ся змененіе на расходы на нарасліве на
суму 15.000.000 руб., што перавысіць летапись-
аемынне на суму да 3.000.000 руб.

60.000 руб. на загатоўку канінчын.

Беларусьці залогі ў Цэнтраземскому
Беларусьці 60.000 руб. на кредитаваніе
загатоўкі канінчын і іншых тэхнічных
культураў.

Істотна Камісія ў 10-ай
гадавіне Каstryчніка.

Надалі, 6 лістапада, у Камісіі адчи-
нены выступаў. Бухгалтеры домашнірава-
ніе дасынчыніе газеты — гастролічн., пры-
чам, падагничн., біологічн., фізичн.,
хімічн. і мозаічн. Пры анонімні
месяце вайны виступаў Беларускіх
кастычнікаў, на якіх будоўлявалася ўса-
жная працягіца па 10-недзельную пасыль-
ку. Виступаў прадпрыемства 3 дні
адчыненія для агіту ў широкіх ко-
насцельствах ад 12 да 21 да 4 да 6
да штодзёнін.

4.500.000 р. эканомії.

Эканомія ад рационалізацыі і спра-
вядомкі гаспадарца і гандлёва-кастра-
нічнага падпарты ў БССР па 1926-27 гас-
тарчыкіх волю дакументах НК РСФСР, скла-
дае 4.500.000 руб.

Аграрнаміністэрства.

У 17районах Менскай акругі Аграрна-
хам з прызначаніем да дасынчыніх пе-
рэчакіх відаў да дасынчыніх на зем-
ліважаніні, культурнымі разніцтвамі,
першым, землеўспаху і т. д.

Выступаў, забесьпечаны ахопатастамі і
тарпіламі, вымікаючы вялікую запасу-
лася ў боку сілістера.

На сроды Беларусьці з Аграрна-
хам засобамі землеўспаху малочную відаўку запи-
саныя сілістікі — прадстаўнікі Менскім.

БАВАЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 13

Менскага Акруговага Выка-
наўчы Камітету

3-га лістапада 1927 г.

У метах урегулявання нарадку адчыненія, зачыненія і вучу-

ту прадпрыемстваў, майсторні, заводу, фабрык і саматужна-прамы-
словых майстэрняў нафіцэнца ў Менскай акруге, Менскі

Актывам пастанаўле:

1. Аблізальце ўсе дзяржаўныя ўстановы, карападычныя і гра-
мадскія арганізацыі і ўсіх прызначаніх грамадзян, ачынчыніх і хе-
нітальна-раманчыніх вытворчых прызначаніях і саматужных прад-
прыемстваў у Менскай акруге, як: цагельні, крахмальні, вінакурні-
чы, смалаварні, часарчыні, дравапаранчулоўчы і інш. заводы, млыны, крупнурні, маслабойні, воўначесні, жыўёлабіні, лавы, мага-
нічныя съезарні, склады, калесні, бандарні і інш. майсторні, —
артыманінца падлежаць на права адчыненія іх у Інспекціі
Мінскай Прамысловасці Менскім кірмансонам (гор. Менск, пляц
Волі, № 4).

У ВАГА: Пункт гэтага не распашоўжваецца на пінавае бу-
даўніцтва ВСНГВ.

2. Даць атрыманыя дазволу на права адчыненія прадпрыем-
стваў, пералічаных у § 1, неходиць прадставіць у аднадвор'е Район-
кам, а ў гардзені — у Гардзені з паказаннем: а) наст. адчы-
ненія прадпрыемства; б) характар вытворчасці; в) мінімум на-
чай быць вытворчасці; г) месці атрыманыя сырэй; д) рабочыя
забуды; е) колкасць падміністравых рабочых на прадпрыемства; ж) сілавое
устаноўкі і з агульнай вартасцю прадпрыемства.

У ВАГА: I. Праект (нагляд) будынку і абсталіванія прад-
прыемства прадстаўніцца для разгляду ў тэхнічнага
боку толькі па атрыманыя дазволу на пабудову.

У ВАГА: II. Выдаць на пабудову прадпрыемства дазвол ма-
менаю ў прынцыпу году.

3. Прыватнасці ўладара прадпрыемства дазволу на яго
адчыненія Акруговай Інспекціі Місцовой Прамысловасці і Район-
кам. Камітет прызначыць работу прадпрыемства, —
загадаў Уладару ў адносініх належнасці з Акруговай Інспекціяй Гандлю
з адчыненіем паведамленнем аб гэтым Прыватну Менскім кірмансону.

4. Уладар ці загаданы прадпрыемства пры зачыненіі яго аба-
влязіц пададзіць у Акруговую Інспекцію Місцовой Прамысловасці Мен-
скім кірмансону звязу з паказаніем часу і прычыны зачыненія прад-
прыемства.

5. Нагляд за выкананнем гэтага пастанаўки ўскладаецца на
Акруговую Інспекцію Місцовой Прамыловасці, Районкім, Сельсамі і Мінісці.

6. Відавочны ў парушэнні гэтага пастанаўки падлягаюць нака-
раныя ў адміністрацыйных парадку-штрафы да 300 руб., альбо
прымусовыя працы да 3-х месецоў, а прадпрыемствы іх будуть за-
чынены.

7. Пастанаўка гэтага ўнаходзіць у месці прац 7 днёў на аблізеніі.

Старшыня Менскім кірмансону ЯЦКЕВІЧ.

Секретар АВН ЖУНОВІЧ.

Секретар АВН ЖУНОВІЧ.

ЦЕНТРАЗЕМСКЛАД

(Савецкая 47, тэл. № 173 і 444)

гэтым дзвядзіць да ведама дзяржаўных установ, карападычных ар-
ганізацый і іншым,

ЧТО МАЮЦА Ў ПРОДАЖЫ:

сэзонныя сельска-гаспадарчыя прылады з запаснымі часткамі, як: из-
дзялкі, прылады, велікі, склянкі і інш., а таксама сельска-гаспа-
дарчыя інвентар і іншыя прылады сельска-гаспадарчыя (білы, тапары,
запаты, цыбары, папільнікі, круглыя пілы, эмальпласда).

РУХАВІКІ НАФТАВІЯ маркі Тройка, Пердун, Метзор, магутнасцю

ад 12 да 45 коп. сіл.

Пуночы аблізеніі меншай і маслабойні звароду розныя магутнасці.

МАТРАІЦЫ НАРАСТАНІЯ ЖОРНАЛ (уральскі матрас, хлорын, маты, кірманс, хроблены сартыраваны пумарык, паклад), а таксама буду-
нічныя матрасы, портланд-паклад МАЛЬЦАУСКІХ ЗАВОДУ і інш.

Аздзеленіи маюцца на ўсіх акурувальных контраках, а таксама і гардзені:

БАРЫСАВЕ, СЛУЦК, РАГАЧОВЕ.

Дырзыцы Цэнтраземскладу.

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ.

ТЭАТР-КІНО.

БЕЛАРУСКІ ДРУГІ ДЗЯРЖАУНЫ ТЭАТР.

Нядзелі, 6 лістапада, панядзелікі, 7 лістапада.

У МІНУЛЫ ЧАС № 6 народная трагедыя ў 4-х аз-
ях — ІЛЬМ БОНІ.

КІНО „ЧЫРВОНАЯ
ЗОРНА“.

Новая амерыканская пастаноўка з місіянскага жыцця

„Кар'ера сенатора“ ў 6 часткі.

Звычайныя — гастро — відомыя выкананія пітансіх

рамансі МАРЫЯ НАРОУСКАІ і вад. таніору бр. АРДАН.

КІНО-КУЛЬТУРА.

Гістарычны фільм

„ПАДЕНИЕ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ“ ў 7-х

частках.

КІНО-ПРАЛЕ-
ТАРЫ.

Новы фільм вытворчасці БЕЛАРУСКІ:

I. „Беларусь“ — народны будаўнік БССР

II. „Кастрычнік і буржуазны съвет“.

З прычыны вялікага поспеху — ІІІЧ 6 дзень

, КНЯЖНА МЭРЫ ў 8 часткі.

Апошняя павінка дзяржавіні Грузіі

БАВАЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 13

Менскага Акруговага Выка-
наўчы Камітету

3-га лістапада 1927 г.

У метах урегулявання нарадку адчыненія, зачыненія і вучу-

ту прадпрыемстваў, майсторні, заводу, фабрык і саматужна-прамы-
словых майстэрняў нафіцэнца ў Менскай акруге, Менскі

Актывам пастанаўле:

1. Аблізальце ўсе дзяржаўныя ўстановы, карападычныя і гра-
мадскія арганізацыі і ўсіх прызначаніх грамадзян, ачынчыніх і хе-
нітальна-раманчыніх вытворчых прызначаніях і саматужных прад-
прыемстваў у Менскай акруге, як: цагельні, крахмальні, вінакурні-
чы, смалаварні, часарчыні, дравапаранчулоўчы і інш. заводы, млыны, крупнурні, маслабойні, воўначесні, жыўёлабіні, лавы, мага-
нічныя съезарні, склады, калесні, бандарні і інш. майсторні, —
артыманінца падлежаць на права адчыненія іх у Інспекціі
Мінскай Прамыловасці Менскім кірмансонам (гор. Менск, пляц
Волі, № 4).

У ВАГА: Пункт гэтага не распашоўжваецца на пінавае бу-
даўніцтва ВСНГВ.

2. Даць атрыманыя дазволу на права адчыненія прадпрыем-
стваў, пералічаных у § 1, неходиць прадставіць у аднадвор'е Район-
кам, а ў гардзені — у Гардзені з паказаннем: а) наст. адчы-
ненія прадпрыемства; б) характар вытворчасці; в) мінімум на-
чай быць вытворчасці; г) месці атрыманыя сырэй; д) рабочыя
забуды; е) колкас

